

Стаханавскаму году— сталiнскi ўраджай

1936 год уваходзiць у гiсторыю сацыялістычнага будаўнiцтва ў ССОР пад славным iменем стаханавскага года.

Градываньня поспехi iндустрыяльнiх, калектывізаванiх, аўладанне новай тэхнiкай, выкарыстанне i роц кадраў людзей, якi ўмеюць узяць ад тэхнiкi ўсё, што яна можа даць, якi мы маем у рэзультатэ ажыццяўлення пад вядцiцельствам вiдцiлага Сталiна адельна правiльнай генеральнай лiнii партыi, стварыў iсе ўмовы для новага магутнага разбегу, аб iм пi-прапоўнуе а гiстэрыя прамысловасцi гаварыць таварыш Сталiн.

Тры гады казав, у студзенi 1936 года, таварыш Сталiн у сваiм дакладзе аб выiках першай пiнiгодкi сказаў, што «мы можам дабiцца таго, каб, скажам, да другой паловы другой пiнiгодкi ўзяць новы магутны разбег».

Гэты новы магутны разбег, якi гiстэрыя прабачыў i ўказаў таварыш Сталiн, iншэр барацца як у гiсторыю прамысловасцi, так i ў гiсторыю сельскай гаспадаркi.

Выдатны дасягненнi рабочы-стаханавцаў, якi ламаюць старыя нормы выпрацоўкi, перакрываюць па радз галi прамысловасцi сусветныя рэкорды; пераход прадрiмстваў i нават гiлi прамысловасцi да стаханавскiх дэкад, месяцаў, да стаханавскага года; каласальныя рэзервы, выяўленыя ў прамысловасцi стаханавским рухам,— усё гэта дазваляе ўзяць у прамысловасцi новы магутны разбег, не толькi выканав, але i перавыканав пi-кi работы прамысловасцi ў 1936 годзе.

У сельскай гаспадаркi 1936 год пачынаецца як год велiзнага ўдзельна мiльённых каласных мас на барацьбу за сталiнскi вы-сокi ўраджай.

Пастаўлена таварышам Сталi-ным на нарадзе перадавых камбайнераў задача — дасягнуць у вытворчасцi хлеба да 7—8 мiльярдаў пуфой — падполена мiльёнамі.

Каласоў ўмяшчiцца. Мы маем даляйшае ўмацаванне машынага базы ў сельскай гаспадаркi, аўладанне тэхнiкай новых сельска-гаспадарчых машынаў, якi трактары, камбайны, iмпульсавыя, выкаванне i рост новых людзей — арганiзацiя каласнай вытворчасцi, героюў i гiрэйны каласнай працы, якi класiтiцца i любiтна выростае i ўзiмае большiцка лiнiя партыi на тале са Сталiным.

Усё гэта стварае ўсе ўмовы i таго, каб 1936 год стаў годам новага магутнага разбегу i ў гiсторыю сельскай гаспадаркi.

Жыць стала лепш, таварыш. Жыць стала веселей. А калi весела жыцца, работа спорыцца. Адцель i высокiя нормы выпрацоўкi. Адцель i гiрэйны iдэалы. Гэты выдатны словы лабiмага Сталiна жыць пацярпець i кожным кутку, па кожным заводзе i ў кожным каласе нашага неабдымнага Саветаў Саюза.

Паглядзеце, якое велiзарнае бязмежнае давер'е да партыi, якая гарача любіць да вiдцiлага Сталiна, якая пiрвядзiць ўдзельнасьць у сiлах работача класа i каласнага с'ялянства, якое пi-варнае жаданне выканав iдэалы Сталiна, дабiцца ўжо ў гэтым годзе сталiнскi ўраджай!

ДА 70-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ РАМЭН РАЛАНУ

Прывiтанне Рамэн Ралану ад Акадэміi навук

Дарэгі таварыш! Акадэмія Навук ССОР шлэ Вам, свайму ганароваму члену, гiстэрыю прывiтаннi па паводу Вашага 70-гадовага дзiннi.

У гiлi вiдцiх iстэрычных катэ-строф, калi iмперыялізм паражвае дiбелую ўсёму чалавечству, Ва, будучы адным з самых культурных людзей нашага часу i iдэальным пра-ваднiком лiнiя чэсткi iнтэлекту-альна, рашуча стаў на бок свайго свiту, на бок ССОР, як нацiеў будучы.

Ваша велiзарная вярцiцка, iн-тэрыянальнiц Вашага выдатнага та-

тэукаў i выступленнi кожнага ўдзельна ўсебеларускай партыi перадавоў ураджай!

Калi ў 1936 годзе самая вiдцi-кая выпрацоўка на трактар у Беларусi была 700 гектараў, то на 1936 год, ужо разгарнуўся паход за тое, каб даць не менш 1.000 гектараў на трактар. Асобны перадавы трактарысты, як, напрыклад, т. Чубакоў, абавязваюцца даць 1.000 гектараў на трактар. Няма сумнення, што трактарысты, аўладавшыя па-большiцку тэхнiкай сваёй справы, з гонарам выканавуць гэты абавязаньства.

Усебеларуская нарада перада-воў ураджайнасцi высока падня-ла сцяг паходу за сталiнскi ўраджай.

З пiрвядзiць уважэнасцю ўсебеларуская нарада перадавоў сельскай гаспадаркi, лепшых людзей калгасаў Саветскай Беларусi выкавае ўсё калгаснае с'ялянства БССР дабiцца для ўсiх калгасаў ордэнаоснай Беларусi ўжо ў гэтым годзе ўраджай не менш, чым 12 цэнтнераў з'ернавых, 4 цэнтнеры iльняваласна i 150 цэнтнераў бумбi з гектара. Гэты мiнiмальны задача, якая можа быць i будзе перавыканана дзесяткамі i сотнямі перадавых калгасаў.

1936 год становiцца годам кiр-наго ўдзельна ўраджайнасцi.

У калгасах разгарнуўся работы па абору i вывазi ўгнаення, па падрыхтоўку да веснавоў с'ябi, разгарнуўся барацьба за рэкорды сталiнскi ўраджай.

Дэлегаты ўсебеларускай нарады — перадавы ўраджайнасцi, трактарысты i машыністы мала-тарань — зараз раз'яджаюцца па сваiх калгасах, па ўсiх раёнах.

Яны пiнасуць у найшрэйшым масы калгаснага с'ялянства ло-зунг вiдцiлага Сталiна. Яны буд-дуць лепшымі прапагандастамi i агiтатарамi за большiцкае выкаванне рашэнняў партыi, за не-бывалы ўраджай у калгасах.

Яны будуць арганiзацiямi калгас-нiцкi i калгаснiц на разгор-ванне стаханавскага руху, на аўладанне аграманiчнай навукай i тэхнiкай сельскагаспадарчых машынаў.

Яны нясуць са сабой у калгасы багацiнны вопыт перадавых калгасаў Чэрнiгаўскай, Заходняй i Калiнiнскай абласцей.

Яны раскажучу калгаснаму с'я-лянству, што па радз важнейшых паказальнiцкiх мы iнша значна адстаем, i ўзiмучу новую хвалю сацыялістычнага спаборнiцтва ў кожнай брадзi, зьяне, трактар-ным аўтадзе.

Зараз задача раённых партыi-ных i саветскiх арганiзацiй за-ключаецца ў тым, каб дапамачы гэтым энтузістам барацьбу за сталiнскi ўраджай разгарнуць па ўсё сваё большiцку, арганiзацi-затарскую, прапагандацкую i агiтатарскую работу. Трэба дапа-мачы iм канкрэтнай справай i так арганiзаваць работу ў калгасах, каб выканав словы, уда-ляцiнiкамi нарады данае ад iм ўсiх калгаснiцкi i калгаснiц Саветскай Беларусi ў пiсьме таварышу Сталiну.

Слова, данае Сталiну, — моцнае калгаснае слова. I сталiнскi ўра-джай павiнен быць i будзе узяты ў гэтым годзе ў кожным саўбесе i калгасе.

ПРЫЕМ ДЭЛЕГАТАУ ПРАЦОУНЫХ БУРАТ-МАНГОЛЬСКАЙ АССР КІРАУНІКАМІ ПАРТЫІ І УРАДА У КРЭМЛІ

27 студзеня ў Кремлі адбыўся прыём працоўных Бурат-Мангольскай АССР кіраўнікамі партыі і ўрада.

У 7 гадзін вечара ў зале сабра-ліся 67 дэлегатаў на чале са сакратаром бурат-мангольскага аб-кома ВКП(б) тав. Ербанавым і старшынёй Саўнаркома Бурат-Мангольскай АССР тав. Оршы-новым. У складзе дэлегатаў: дэ-легаткі — даярка, чабына, загалы-кi жыгачадоўчых форм, стар-шыня калгасаў, работнік саўга-саў, работнік культуры і маста-цтва, партыйна-саветскай работнік. Многія апрацты ў яркi, малу-нiцкім нацыянальным касцюмам.

Удзельнiе ў зале таварышоў Сталiна, Молатава, Калiнiна, Ва-рашылава, Ордынiнiца, Мiхана-ва, Андрэева, Якутава вiдцiлiцае бурную, доўга не амаўчаючы асаўку. Волкiны на бурат-ман-гольскай і рускай мовах «ура-«Нахай нiшо правядоў народоў вiлiнi Сталiн», «Нахай нiшо тав. Молатаў», «Нахай нiшо тав. Ва-ршылаў» і зноў аплацiменты, крiмi «ўра» і прывiтаннiя во-лкiны.

Тав. Молатаў вiтае дэлегатаў і прадстаўляе першае слова старшынi калгаса iмi Варашыла-ва, Улан-Ононскага аймака таварышу Бадамэву Батангаргалу.

Яго яркая прамова, сказаная на бурат-мангольскай мове і перакладзеная потым на рускую, часта прывiраецца аплацiментамi. Тав. Бадамэў раскавае аб велiзнах дасягненнях свайго калгаса, аб тым, як рэзка змянi-лася цiмнае, жарбачка ў мiну-лыя жнiццi бурат-мангольскiх с'я-лян, як зямона i весела жыюць яны iншэр у калгасе.

— Мы будзем сацыялізм,— гаво-рыць Бадамэў. I ў гэтай фразе ўзрайнага вандрунiка гуцьчы горачнае адражанага народу, кiвiтнiцкая саветскай рэспублiкi.

Пасля тав. Бадамэва а прамова. Яны выступiлi наступныя тавары-шы: Гапунаў Угар Кандакоў і — загалык аўтадоўчых форм калгаса iм Дзержынскага, Ар-жутава Мар'я iванавна—даярка калгаса iм Рауэмава, Шубiн Нi-кiта iванавiч — дырэктар Бар-гольскага аўтадоўчых саўбеса, Валданаў iльня Васiльевiч—стар-шыня лейтантаў — слухач Ваеннай акадэміi iм Фрунзе, Ордынiна Оргожап — даярка калгаса Улан-Удунга, Мясiнкова Атафi Гры-гор'евiч — даярка калгаса «За-веты iльня», Дятнаў Александр Андрэевiч — загалык конфере-нцi калгаса «Чырвоны Нолька», Болатаў Бабу — загалык кон-траля калгаса iм Варашылава, Намсараеў Хопа — пiсьменнiк i Ербанав Мiхей Нiкалаевiч.

Гарачы удзельнасцю партыі і ўрада.

Ураду, таварышу Сталiну прася-кiнуць ўсе прамовы выступавшых.

Аб удзельна гаспадарнi, росце культуры і зямонасцi Саветскай Бурат-Манголіі раскаваў дэле-гаты кіраўніка партыі і ўрада. Калгаснiк Гапунаў Угар Кандо-кавiч раскаваў, што аўтадоўчых форма калгаса iм Дзержынскага, Тушкiнскага аймака, за 4 гады павялiцка пагалоўе ў 3 разы (з 425 да 1305 аветы). Ал-нацасоў а асабiткiм нарыстаннi калгаснiк Гапунаў асть 34 га-завы рознай жыгача Алдараоў-нiцкiх гаспадарак у гэтым калгасе больш iльня. Кожны калгаснiк дор мае па 2 і больш каровы. Аб гэтым-жа гаварылі і iншы дэле-гаты.

— Калi я ўстаўла ў калгасе, — гаворыць пажылы калгаснiк Аржутава Мар'я iванавна, — у мяне былі дзве каровы, iншэр у мяне 6 кароў, алдасоўва ху-да расце пагалоўе і ў калгасе. Нас у стары час пiнiцi тавей жы-лiцкi, а iншэр працоўны чалавек, iлю-бiць ён бi быў нацыянальнiс-цi—самы каштоўны капiтал.

— У нашым калгасе,— гаворыць тав. Болатаў Бабу, — на кожны двор прыходзiцца 55 галоў жы-велья, а на кожную думу 11 га-лоў.

— Скажыце—цi дрэвнiя, цi добра жыгача? — пытае таварыш Сталiн даярку калгаса «Заветы iльня» Мясiнкова.

— Жывем добра, — адка-вае весела Мясiнкова: — у на-серай каровы былі дрэвнiя, у ма-лоўднiцка, а iншэр я навоўвае 2.600 лiтраў у год з алной каро-вы. У мяне семеро дачей. Усе вучацца, усе марыць быць алдуча-ванымi людзьмi, і я думаю—iншы даб'юцца свайго, а сама я была батрачка.

— Дзяку вам, — азваецца тав. Мясiнкова да кіраўнiкоў партыі і ўрада, — дазвольце па-цiнуць ваши рукi сваёй маюцi-стай рукой.

Пад бурны аплацiменты і волкiны «ўра», «Нахай нiшо таварыш Сталiн», Мясiнкова зямонасцiа рускай мовы і таварышам Сталiным, Молатавым, Варашылавым, Калiнiным і ўсiмi членамi прэзидыума.

З вiдцiлiцай увагай і пiнцельнiм iслухам прысутныя прамову тав. Балдынава. Малады каманд-ыр з ордэнам баягота Чырвонага сцяга на гульцах тав. Болдынаў гаворыць аб абароне Са-ветаў Саюза, аб вучоўе і пад-рыхтоўку бурат-мангольскага чырвонасцяжнага капiтала, на-ферным штаба iлюба ён бi быў. Пiльер тав. Балдынаў — слухач Ваеннай акадэміi iм Фрунзе. Не адлiн ён, а зьянi 10 камандайраў

УСЕАГУЛЬНАЯ ЗАБАСТОУКА СТУДЭНТАУ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 27 студзеня. У Польшчы албавыся ўсеагульная забастоўка студэнтаў, пратэставаўшы супроць высокай платы за прыём у навуковыя ў-станавы. Забастоўны прымаў ўдзел студэнты вiдцiлiцкiх навуковых у-становаў Варшавы, Львова, Крака-ва, Познанi і Вiльнi. Баставалi студэнты амаль усiх палiтычных напрамкаў. Иніцыятарамi забастоў-кi былі дельцы студэнцкай арганi-зацыi.

На мiтынгу ў Варшавскiм пi-лiтэхнiчным iнстытуце новыя сту-дэнты ўнесі разналіччэ з патра-баваннем зняццi на 50 проц. плату за права навучаня, албавыся капiталiсцкi «культурным падат-кам» у карысць вучэбнакi мо-дэлі, свабоды слова, сходаў і арганiзацыi.

У рэзалюцыi, прынятай на мi-тынгу ў Варшавскiм унiверсiтэце, канстатуецца, што «матэрыялiзм, пi-сабiдзельнасць, студэнцкай мо-дэлі прынята катастрофiчныя рэ-замеры і прывiдзiць да заняпа-ду польскай навуки і культуры».

Пахаванне англійскага караля

ЛОНДАН, 28 студзеня. (БЕЛ-ТА). Сёння адбылося пахаванне памёрлага англійскага караля Георга V. Як паведавае аген-цтва Рэйтар, працыя дэве гадзi-ны следвала па вулiцах, удалоўж якіх былі расставлены ілi тысiя воікаў. На чале працыi ілi вы-бараня чэсткi армiя, ваенна-мор-скага флота і чаветраных сiл. З-р-ымi следвалi прадстаўнiкi замеж-ных армiя. Намеснiк нiрвома аб-рацiннiк Саветскага i Саюзна-таў Тухачэўскi ішоў у працыi разам з прадстаўнiкам армiя iн-шых дзяржав. Заду членаў ка-ралевскай сямi iлi прадстаўнi-кi замежных урадаў, у тым лiку народны камiсар па замежных справах тав. Лiтвінаў і паўпр-ацл ССОР у Англi тав. Мiйснiк. Ваен-ны аташ ССОР у Англi тав. Пуцiнэ таксама прымаў удзел у пахаваннi. Туца была адпраў-ленна каралеўскi амак.

У Лондане ў часе пахавальнай працыi 7 тыс. чалавек з-за даў-кi страцілі прытомнасць.

ГЕРМАНСКИЯ УЗБРАВЭНІ І РЭІНСКАЯ ДЭМІЛІТАРЫЗАВАНАЯ ЗОНЕ

ПАРЫЖ, 27 студзеня. (БЕЛ-ТА). Газета «Экспресс» у арты-куле, прысвечаным становiцку ў Рэйнскай дэмілітарызаваанай зоне, ацiна, што Рэйнская зона з'я-ўляецца дэмілітарызаваанай зонай на найбольшае. Артыкул узвiвае на шматлікі ваенныя пабудовы, у прыватнасцi на падвоўную лiнiю

ЧАРГОВАЕ АНТЫСОВЕЦКАЕ ІНТЭРВ'Ю ГІТЛЕРА


НЬЮ-ІОРК, 28 студзеня. (БЕЛ-ТА). Тут апублікавана iнтэрв'ю гер-манскага прадстаўнiка амерыканскага агенцтва «Норт-Амерыкан ньюсвiпер альянс» а Гiтлерам. Iнтэръв'ю носіць агрэсыўна-iм-пэрыялістычны характар і адна-часна наглым антысавецкiм вы-падам.

Гiтлер заявiў, што свет пiддэ-ланы памiж «большi і менш алар-нымi нацыям», прычым, па яго словах, некаторыя з «больш алар-ных» нашы адчуваюць неда-хват рэсурсаў, а «менш алар-ных» сумалюць абшрытныя вы-вакерытанымі тэрыторыямi.

Затым Гiтлер перайшоў да ан-тысавецкiх выпадкаў. Не прау-дчыю нiякiя вынаходлiвасцi, ён звярнуўся да стараго і даўно а-вергнутага антысавецкага аргу-мента iлюнiца так азначыць «со-ветскае дiмiнiцтва». Саветскi Саюз, заявiў ён, у канцы канцоў на-вадiць рынкі прамысловым вы-робкам, як гэта робіць у сучасны момант Японiя. Апрача таго, Гiт-лер заявiў: «Комунізм iснуе ў ССОР таму, што апрацiцца на насельнiцтва, амаль пiдзаб'янае патрб, і распалагае абшрытныя нявыкарыстанымi тэрыторыямi».

Далей Гiтлер вступiў супроць версальскага дагавору. Пасля ўспiрываўдзельных агрэсыўных аў-Гiтлер стараўся, як азначыла, за-паўнiць, што Германiя не хоча вайны і не iмнiцна да захават тэрыторыяў.

Чарговы антысавецкi выпад Гiтлера не вызначаецца нi све-



Дзесятнiк Таценскага лесаўчэстка, Кiлiчаўскага леспрагаса, К. Ф. Дыдо, iнiцыятар стаханавскага руху на лесагадоўна БССР. Тав. Дыдо прыляў новы метад разводнi і тоцнi пiл, дзякуючы чаму павысiў сваю прадукцiю на 30 проц. на загаўдзiннi арганiзацыi больш чым у 6 раз. Па метад тав. Дыдо зараз працоўны сотнi стаханавскай-лесавоў БССР. На дзiнна Беларускадэствэа вы-пусцiла брашуру «Наш метад работы на лесагадоўнах», дзе тав. Дыдо і яго напарнiк В. Т. iльнiцкi падрабiзна раскаваюць аб сваiх мэтадах работы.

Выклік беларускіх лесазадоў прынят

3 7 ЛЮТАГА — УСЕАЮЗНАЯ СТАХАНАЎСКАЯ ДЭКАДА ПА ПРАДПРЫЕМСТВАХ ГАЛОУЛЕСДРЭВА

Дырэктары вiбэскага, маза-рэскага, рагачоўскага, хойнiнскага лесазадоў, бабруйскага і го-мельскага лесакамбiнатi выклі-калі пра гаспадару «Лесная про-мiсленнасць» па прадпрыемствах сiстэмы Галоўлесдрэва ўключы-ца ў сацыялiнiцтва на лепшае правядзэнне стаханавскай дэ-кады.

Гарача, доўга не амаўчаючы асаўку ў гонар таварышоў Сталiна, Молатава, Калiнiна, Ва-рашылава была адказам на пра-мову тав. Молатава.

Кожнаму дэлегату таварыш Сталiн, Молатаў, Варашылаў і Ка-лiнiн уручаюць падарункі ўрада: гадзiннiкi і пафэны а плашчi-камi.

Ад iмя бурат-мангольскага на-роду дэлегаты пiнасуць кіраўнi-кам партыі і ўрада нацыянальнай халаты, трубы, кiмалы.

Пашчiнавоў дэўчынiца Гэля Маршалава — дачка алдого з дэле-гатаў, якая прысутнiвала на прыёме, — у часе пасiдзжнiя пiнасула тав. Сталiну букет жы-вых кветкаў.

ПЕРАХОД РОТЫ МАНЧЖУРСКИХ САЛДАТ НА СОВЕТСКУЮ ТЭРЫТОРЫЮ

ХАБАРОВСК, 29 студзеня. (БЕЛТА). Згодна толькi што аг-рэсыва туг паведамленнi, с'я-нiя раёнай у Гралоўскiм раёне рота манчжурскiх салдат у поў-ным узбраеннi перайшла на со-ветскую тэрыторыю, папрасiўшы прытулку. Камандiр роты паруч-чы Хоу Дынь-ша, па напiяннiаль-нiцкi манчжур, заявiў, што ў той-жа дзень, 29-га студзеня, яго рота, пратэстуючы супроць япон-скай акупацыi, паўстала супроць мясцовых японскiх улад, прычым пры албавiшайся ў сувэi з гэ-

КИТАЙСКАЯ ЧЫРВОНАЯ АРМИЯ ЛЯ ВАРОТ СТАЛІЦЫ ГУЙЧЖОУ

ЛОНДАН, 27 студзеня. (БЕЛ-ТА). Як паведамае агенцтва Рэй-тар, у сувэi з наблiжэннем кiтай-скай Чырвонай армiя пад каманд-аваннем Хо Луна і Сяо Кэ да ста-лiцы правiшнi Гуйчжоу-Гуйяна ў японскi стварылася нальчыва напружанае становiцка. Падвiр-джайчы паведамаенне аб заняццi кiтайскай чырвонай армiяй гора-да Вэньань, агонцтва паведамае, што чакаюцца заняцце чырвонымi войскамi другога горада Гуйяна, да 50 км. ад Гуйяна. Усё насель-нiцтва сталiцы і салдаты мабiда-ваны на тэрмiновую пабудову бланкаўцаў і трапнiй вакол Гуй-яна. На фронт адпраўлены ўсе годныя кi службе салдаты правi-дцiальных войскаў.

КРЫВАВЫЯ СУТЫЧКІ ЧЛЕНАУ НАРОДНАГА ФРОНТА 3 ФАШЫСТАМІ

ПАРЫЖ, 28 студзеня. (БЕЛ-ТА). У горадзе Беар на поўначы Францыі ў часе дэманстрацыi на-роднага фронта адбыліся сур'ё-зныя сутычкi памiж фашыскай арганiзацыяй «Сяляцкага фрон-та» і членамi народнага фронта. 40 чалавек ранена, з iх тры дзiжка.

Рамэн Ралану ад Саюза саветскіх пісьменнікаў

Савецкiя пiсьменнiкi далучаюць сёння свай годзе да галоўна мiль-яноў прымяццi, якi с'явкучуць 70-ю гадовiну Вашага с'явкчанага пiсьменства і чыста жыццi.

САЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСЬМЕННИКОВ

Мы ўшаноўваем у Вашай асобе iншiцкi і мужнага бiршчiцка супроць фашызма, супроць тых, хто распылае ваюну, атручываючы людзi мае ядзi дэлежана шавi-цiзма, насiлла, чалавечнавыклi-цтва. Вы ведаеце, што будучае пi-сьменнiцтва, якое с'явкчывае капi-талiзм, будзе грамадства без эксп-лаатцыi і прыгнечаннi чалавечна-га чалавек.

САЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСЬМЕННИКОВ

Мы гаварымся Вам, САЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСЬМЕННИКОВ.

